

1 Беларусь 1

6.45 Меладрама «Жонка па абмене» (12+).
8.20 «Клуб рэдактараў».
9.00, 12.00, 15.00 Навіны.
9.10 «Арсенал». (12+).
9.45 Серыял «След» (16+).
10.40 «На вылет!» (12+)
11.35 «Нашы» (6+).
12.10 Навіны. Цэнтральны рэ-гіён.
12.35 Серыял «Нераскрыты талент-3» (16+).
14.25 «Тваё месца на кухні» (12+).
15.15 «Твой горад».
15.30 «Вакол планеты».
16.20 «Код нацыі». Дак. фільм (12+).
17.00 Меладрама «Артыстка». 1—4-я серыі (16+).
20.40 Навіны надвор'я.
21.00 «Галоўны эфір».
22.10 Меладрама «Прашу паверыць мне на слова» (16+).

2 Беларусь 2

6.55 Серыял «Стаматолаг» (16+).
8.35, 19.55 «Тэлебарометр».
8.40 М/с «Чарапашкі-ніндзя» (12+).
9.25 «Арол і рэшка. Перазагруз-ка» (16+).
10.15 «ЖаннаПажані» (16+).
11.10 Баявік «Джэк Рычэр-2: ніколі не вяртайся» (12+).
13.10 Меладрама «Непрыстойная прапанова» (16+).
15.05 Трагікамедыя «Бедная багатая дзяўчынка» (16+).
16.40 «Тата папаў» (16+).
17.45 «Бітва экстрасэнсаў» (16+).
20.25 «Абмен жонкамі» (16+).
22.00 «Спортлато 5 з 36», КЕНО.
22.05 «Рок за Баброў». Баста (16+).
23.40 Трагікамедыя «Бедная багатая дзяўчынка» (16+).

3 Беларусь 3

7.35 «Святыні Беларусі».
8.00, 14.10, 20.15 Навіны куль-туры.
8.20, 14.30, 20.35 «Гэты дзень».
8.25 «Умка», «Умка шукае сяб-ра». М/ф (0+).
8.45 «Дзе знаходзіцца нофе-лет?» Камедыя (12+).
10.00 «Наперад у мінулае».

10.25 «Беларуская кухня». Пі-рог «Трухлявы пень».
11.00 «Нацыянальны хіт-па-рад».
11.50 «Балада пра салдата». Драма (12+) [СЦ].
13.15 «Майстры і куміры». Спя-вак, заслужаны артыст Рэспуб-лікі Беларусь Віктар Скараба-гатаў.
14.35 «Дзяўчына без адраса». Камедыя (12+).
16.05 «Дзесяць фатаграфій». Валерый Сюткін (12+).
16.45 «Апошні бой маёра Пу-гачова». Драма (16+).
20.00 «Архітэктура Беларусі».
20.40 «Калыханка» (0+).
21.05 «Алмазы для Марыі». Дэтэктыў (12+).
22.20 В. Кузняцоў. «Вітаўт». Бал-лет Нацыянальнага акадэмічна-га Вялікага тэатра оперы і балета Рэспублікі Беларусь.

5 Беларусь 5

6.45, 12.40, 15.05, 1.00 Спорт-мікс.
6.55, 12.50, 15.15 Мастацкая гімнастыка. Challenge Cup. Мінск.
8.50 Футбол. Чэмпіятат Англіі. «Манчэстэр Сіці» — «Тотэн-хэм».
10.45 Хакей. Кубак Беларусі. Фінал 4-х. 1/2 фіналу.
16.30 Хакей. Кубак Беларусі. Фінал 4-х. Фінал. Прэвію.
16.50 Хакей. Кубак Беларусі. Фінал 4-х. Фінал.
19.30 Футбол. Чэмпіятат Англіі. «Чэлсі» — «Лестэр». 2-і тайм.
20.30 Піт-стоп.
21.00 Тэніс. WTA. Цынцынаці. Фінал.
23.00 Футбол. Чэмпіятат Бела-русі. Агляд тура.
23.45 Спорт-цэнтр.
23.55 Пляжны футбол. Еўралі-га. Італія — Беларусь.

Н АНТ

7.00, 9.00, 16.00 (з субцітрамі) «Нашы навіны».
7.10 Камедыя «Самагоншчы-кі» (12+).
7.45 «Жыццё іншых» (12+).
8.40 «Метэагід».
9.10 «Нядзельная пропаведзь» (з субцітрамі).
9.25 «Здароўе» (16+).
10.25 «Бачылі відэа?» (6+)
12.10 «Трагедыя Фросі Бурла-ковай» (12+).
13.10 Меладрама «Прыходзь-це заўтра...» (6+)

15.00, 16.20 «Кропля ў кроплю» (16+).
18.20 «Эксклюзіў» (16+).
20.00 «Контур».
21.05 Серыял «Навучы мяне жыць» (16+).
23.00 «Спартклуб» (16+).
23.20 «КВЗ». Прэм'ер-ліга (16+).

С СТБ

6.05 «Легенды СССР» (16+).
7.40, 11.00, 23.15 Дакументаль-ны спецпраект (16+).
9.10 «Мінтранс» (16+).
10.00 «Скардзіцца дазваляе-ца».
10.30 «Вялікі горад».
12.30, 13.40, 16.40 «Агент». Се-рыял (16+).
13.30, 16.30 Навіны «24 гадзі-ны».
19.30 «Тыдзень».
20.35 «Засакрэчаныя спісы» (16+).
1.35 «Анекдот-шоу» (16+).

МІР МІР

6.00, 6.25, 7.45 М/ф (6+).
6.15 «Мільён пытанняў аб пры-родзе» (6+).
6.40 «Беларусь сёння» (12+).
7.10 «Паляванне на работу» (12+).
8.20 «Яшчэ танней» (12+).
8.50 «Сусветныя гульні розу-му» (0+).
9.25, 3.25 «Наша кіно. Гісторыя вялікага каханьня» (12+).
10.00, 16.00 Навіны (бягучы ра-док).
10.15 Маст. фільм «Цацка» (12+).
12.10 Маст. фільм «Высокі бландзін у чорным чаравіку» (12+).
14.10, 16.15 Маст. фільм «Гуль-ня ў чатыры рукі» (12+).
16.45 Маст. фільм «Паміж анё-лам і чортам» (16+).
19.05 Маст. фільм «Красуні» (16+).
20.55 Маст. фільм «Амелі» (16+).
23.30 Серыял «Знайсці мужа Дар'і Клімавай» (16+).
4.10 Серыял «Заганы і іх пры-хільнікі» (16+).

БЕЛАРУСЬ РТР— Беларусь

7.00 Маст. фільм «Куды ады-ходзяць дажджы» (12+).
10.30 «Смехапанарама Яўгена Петрасяна» (16+).

11.00, 20.00 Весткі.
11.20 «Сто да аднаго» (12+).
12.15 «Калі ўсе дома» (12+).
13.15, 21.45 Серыял «Ідэальная ахвяра» (12+).
23.00 «Нядзельны вечар».

НТБ—Беларусь

6.15 «Астрапрагноз».
6.25 Terra incognita. Беларусь невядомая (6+).
6.55, 22.40 «Зразумець і абяс-шкодзіць» (12+).
7.25 «Гатую з Аляксеем Зімі-ным» (0+).
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сён-ня.
8.20 Спецыяльны рэпартаж (12+).
8.40 «Вуснамі дзіцяці» (0+).
9.15 «Хто ў доме гаспадар?» (16+).
10.25 «Першая перадача» (16+).
11.05 «Цуд тэхнікі» (12+).
11.55 «Дачны адказ» (0+).
13.00 «НашСпажыўНагляд» (16+).
14.05 Серыял «Мянтоўскія войны» (16+).
16.20 «Следства вялі...» (16+).
19.25 Серыял «Шэф» (16+).
23.10 «Дарога даўжынёю ў жыццё» (12+).

8 канал мой

7.00, 15.45, 19.05, 21.10, 0.40 «Надвор'е» + «Эрана».
7.05 Для дзяцей. «Джуман-джы» (6+).
8.45 «Шлях АБІ!» (0+).
9.15 «Утрамдзія».
9.20 «Гатуй, як шэф» (12+).
9.40 «Законы прывабнасці» (12+).
10.40 «Вячэрні квартал — 95» (18+).
12.20 Камедыя «Службовы раман» (16+).
13.50 Драма «Тры білборды на мяжы...» (18+)
15.50 «Глядзім усёй сям'ёй». Фільм — дзецям «Чарапашкі» (6+).
17.30 «Сябры дзядулі Марка» (6+).
17.40 Серыял «Касл» (12+).
19.10 «Рэальны бізнес» (6+).
19.15 Дэтэктыў «Містэрыум. Пачатак» (16+).
20.55 «Вечарніца» (0+).
21.15 Дэтэктыў «Містэрыум. Цемра ў бутэльцы» (16+).
23.10 Серыял «Шэрлак» (12+).

ВТВ ВТВ

6.05 «Лаві момант» (16+).
7.00 «Дурні і дарогі» (16+).
8.20 М/ф «Цімон і Пум-ба» (0+).
8.50 «КВЗ. Па-нашаму» (16+).
9.05 Скетч-шоу «Асця-рожна: дзеці!» (6+)
9.55 «Зоркі руляць» (16+).
11.00 Серыял «Вы ўсе мяне прыводзіце ў ша-ленства» (16+).
12.05, 1.20 Серыял «Ва-роніны» (12+).
13.40, 3.50 Скетч-шоу «Адна за ўсіх» (16+).
14.45 Фантастыка «Ус-помніць усё» (12+).
16.55, 0.20 «Уральскія пельмені» (16+).
18.00 «Узважаныя і шчаслівыя людзі» (16+).
20.00 Серыял «Два баць-кі і два сыны» (16+).
22.00 Камедыя «Праві-лы здыму: метад Хітча» (12+).
2.35 Серыял «Бязмоўны сведка» (16+).
4.50 Скетч-шоу «6 кад-раў» (16+).

КУЛЬТУРА Культура

6.30 «Пешшу...» Масква маляўнічая.
7.00 «Продкі нашых продкаў». Дак. серыял [СЦ].
7.45, 2.40 «Першыя ў свеце». Дак. серыял.
8.00 «Легенды сусвет-нага кіно». Марына Ла-дыніна.
8.30 «Каханая дзяўчы-на». Маст. фільм.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Навіны культуры.
10.15 «Ульянаў пра Улья-нава». Дак. фільм [СЦ].
11.10 «Сіта і Рама». Се-рыял.
12.40 «Тэрыторыя Кувае-ва». Дак. фільм.
13.35 Раман у камяні. «Іспанія. Тартоса». Дак. фільм.
14.05 «Лінія жыцця». Леанід Рошаль.
15.10 Тэатр на экране. Спектакль тэатра «Су-часнік» «Шынель». Запіс 2008 года.

15.55 «Марына Няёла-ва. Я заўсёды на сцэне». Дак. фільм.
16.50 «Бедная авечка». Дак. фільм.
17.35 «Шукальнікі». «Чор-ная кніга» Якава Бруса». 18.20 Колер часу. Эд-вард Мунк. «Крык».
18.35, 0.20 Майстар-кла-сы III Міжнароднай му-зычнай акадэміі Юрыя Башмета на Зімовым міжнародным фестыва-лі мастацтваў у Сочы.
19.45 Прыступкі цывілі-зацыі. «Справа Нерона. Тайна старажытнай змо-вы». Дак. фільм [СЦ].
20.45 «Добрай ночы, ма-ляля!»
21.00 Оперныя тэатры свету. «Парыжская на-цыянальная опера».
21.55 «МУР. 1943». Се-рыял [СЦ].
22.45 «Маналог у 4 част-ках. Мікалай Губенка». Частка 1-я [СЦ].
23.35 «Усё пачалося ў Харбіне». Серыял. 1-я серыя.
1.10 «Нататкі экспедыта-ра тайнай канцылярыі». Серыял. 1-я і 2-я серыі.

НОВАЛЬГІЯ Настальгія

6.00 «Стары Новы год. Сустрэча сяброў». Тэат-ральныя сустрэчы ў Доме акцёра. 1993 год (12+).
7.35, 11.10, 14.30, 17.35, 19.00, 20.45, 21.45, 22.55, 1.35, 3.45 Музычная на-стальгія (12+).
8.25 Фільм-канцэрт «Я жадаю вам шчасця...» 1973 год (12+)
9.00 «Быў час». 2009 год (16+).
10.00 «Аншлаг? Анш-лаг!» 1989 год (16+).
12.00, 22.00, 4.00 «Наро-джаныя ў СССР» (12+).
13.05 «Вакол смеху». 1986 год (12+).
15.00 Маст. фільм «Веч-ны муж» (16+).
18.00 «СевАлогія» з Севам Наўгародцавым «Свярдлоўскі рок». 2005 год (18+).
19.40 Тэлеспектакль «Залатая рыбка». 1985 год (16+).
21.00, 3.00 «Мінулы час» (12+).

0.10 «Да і пасля...» з Ула-дзімірам Малчанавым. Год 1977. 1-я частка. 2009 год (12+).
1.00 «Відавочнае — не-верагоднае» з Сяргеем Капіцай. 1977 год (12+).
2.10 Фільм-канцэрт «Кон-курс у краме «Мелодыя». 1981 год (12+).
5.05 «Кінапанарама» з Э. Разанавым: «Май-стры савецкага кіно». 2-я частка. 1982 год (12+).

EUROSPORT 1 EuroSport 1

0.35, 4.00, 8.00, 11.30, 18.00 Снукер. International Championship. Фінал.
2.30, 6.00, 9.30, 13.30 Лёгкая атлетыка. Ка-мандны чэмпіятат Еў-ропы.
15.00 Веласпорт. Класіка Сан-Себасцяна.
16.00, 21.35 Веласпорт. Binckbank tour.
20.00 Алімпійскія гульні. «Жывыя легенды».
20.30 Конны спорт. Glo-бал Champions League.
21.00 Watts. Top-10.
22.30 Веласпорт. «Тур Юты».

КИНОКОМЕДИЯ Кінакамедыя

0.45 Чацвёрта супраць банка (16+).
2.50 Законы прывабнас-ці (16+).
4.30 Удачлівы выпадак (16+).
6.20 Нічога не бачу, нічо-га не чую (16+).
8.20 Невеста, якая ўцяк-ла (16+).
10.35 Уцекачы (12+).
12.20 Джуманджы (6+).
14.20 Маска Зора (12+).
16.55 Легенда Зора (6+).
19.30 Кіраванне гневам (12+).
21.25 Ушчэнт (16+).
23.10 Любоўнае вар'яч-тва (16+).

ТВ 3 ТВ3

6.00 М/ф (6+).
7.40 «M & S» (12+).
8.10 Калекцыя «Бела-русьфільма». «Дзяр-жаўная граніца». Маст. фільм (12+).

10.35, 3.55 «Перыскоп» (16+).
10.55, 4.15 «Суд ідзе». Дак. серыял (16+).
12.35 «Асцярожна, мах-ляры!» (16+)
13.10 «Без падману» (16+).
14.00 «Партрэт другой жонкі». Маст. фільм (12+).
15.55, 23.10 «Нераскры-тыя тайны» (12+).
16.35 «Мой герой» (12+).
17.30 «Развітанне» (16+).
18.30 «Асабістыя чараў-нікі савецкіх правады-роў». Дак. фільм (12+).
19.25, 2.25 «Куля-дурні-ца». Серыял (16+).
21.20 «Пад купалам». Серыял (16+).
0.05 «Звышнатураль-нае». Серыял (16+).
0.50 «Хэнкок». Камедыя (12+).
5.05 «Часова даступны» (12+).

National Geographic National Geographic

6.00 Зона будаўніцтва (16+).
6.20, 5.35 Навуковыя не-дарэчнасці (16+).
6.45 Чалавек супраць YouTube (16+).
7.30, 12.50, 19.45 Пана-рама 360. (16+).
8.20 Тэхаскі ўлоў (16+).
9.50 Асушыць акіян (16+).
10.30 Шаша праз пекла (16+).
11.15, 16.45, 20.35, 4.20 Аўта-SOS (16+).
14.20 Унутры неверагод-най механікі (16+).
15.05, 21.20, 2.45 Рас-следаванне авіяката-строф (16+).
15.55 Міжнародны аэра-порт Дубай (16+).
18.15, 22.10, 0.25, 3.35 Тайная гісторыя (16+).
22.55 Нарка Блінг: зла-віць Чапа Гусмана (16+).
23.35 Ліхтугі за мяжой (16+).
1.10 Паранармальнае (16+).
1.55 Мяжа (16+).
5.10 Зрабі або памры (16+).

TV 1000 ТВ1000

6.10, 18.30 Законы пры-вабнасці (16+).
8.10 Васабі (16+).
10.10 Правілы вінаробаў (16+).
12.40 Маска Зора (12+).
15.15 Аляксандр (16+).
20.10 Неверагоднае па-дарожжа містара Співе-та (6+).
22.05 Сфера (16+).
0.10 Джэкі (18+).
2.00 Восень у Нью-Ёрку (12+).
4.05 Пабочны эфект (16+).

ТВ1000 Рускае кіно

6.20 Жара (16+).
8.15 Дзень радыё (16+).
10.15 Код апакаліпсіса (16+).
12.25, 4.35 Папа напра-кат. 1—2-я серыі (12+).
14.35 Цудоўны званочак (6+).
15.10 Правадыр разна-скурых (16+).
16.55 Першыя (12+).
18.45 Аб чым маўчаць дзяўчаты (12+).
20.20 Прэзідэнт і яго ўнучка (6+).
22.10 8 першых спаткан-няў (16+).

Discovery CHANNEL Discovery

8.00, 11.10, 14.50, 21.15 Як гэта зроблена? (12+)
8.25, 18.30, 1.50 Амеры-канскі чопер (16+).
9.20, 16.40, 22.10 Махіна-тары (12+).
10.15, 17.35, 4.35 Хуткія і гучныя (16+).
12.05, 23.05 Паляўнічыя на склады (16+).
13.00, 3.40 Аперацыя «Выратаванне дома» (12+).
13.55 Як гэта ўстроена? (12+)
19.25, 7.10 Чыгунка Аляскі (12+).
20.20, 5.30 Паляўнічыя на старызну (12+).
23.30 Склады (16+).
0.00 Самыя хуткія машы-ны Поўдня (12+).
0.55, 6.20 Выжыць разам (16+).
2.45 Голья і напалоха-ныя (16+).